

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 жніўня 2015 г. № 353

Аб узнагароджанні

За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:

медалём «За бездакорную службу» I ступені

- | | |
|--|---|
| Александронца
Аляксандра Анатольевіча | – камандзіра вайсковай часці 5530 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка |
| Балабу
Дзмітрыя Уладзіміравіча | – камандзіра 2-й роты атрада міліцыі асабага прызначэння
галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі |
| Бідзюру
Віталія Васільевіча | – начальніка ўпраўлення па Брэсцкай вобласці
Дэпартаменту забеспячэння аператыўна-вышуковай
дзеяснасці Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка
міліцыі |
| Гаўдура
Уладзіміра Васільевіча | – камандзіра вайсковай часці 5522 унутраных войскаў
Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка |
| Гутніка
Ігара Мікалаевіча | – начальніка 20-га пагранічнага атрада пагранічнай
службы, палкоўніка |
| Дудкіна
Анатолія Канстанцінавіча | – начальніка ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па
наглядзе за выкананнем заканадаўства на транспарце і ў
мытных органах, дзяржаўнага саветніка юстыцыі 3 класа |
| Козела
Ігара Анатольевіча | – старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела
спецыяльных перавозак Дэпартаменту выканання
пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў,
падпалкоўніка міліцыі |
| Куліпу
Сяргея Лявонцьевіча | – начальніка ўпраўлення 86-й пагранічнай групы
пагранічнай службы, палкоўніка |
| Леоненку
Яўгенія Леанідавіча | – намесніка начальніка кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення
галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі
войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка |
| Магамадава
Салаудзі Абдул-Рашыдавіча | – начальніка ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па
наглядзе за выкананнем законаў у дзейнасці органаў
дазнання, старшага саветніка юстыцыі |
| Майсака
Віктара Канстанцінавіча | – намесніка начальніка ўпраўлення кадраў і ідэалагічнай
работы Генеральнай пракуратуры, старшага саветніка
юстыцыі |
| Мірука
Андрэя Яўгеньевіча | – намесніка начальніка ўпраўлення выканання прыгавораў
Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў, палкоўніка ўнутранай службы |
| Морхата
Уладзіміра Станіслававіча | – намесніка начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы і
кадравага забеспячэння – начальніка аддзела кадраў і
ўліку асабовага складу дзяржаўнай установы адукацыі
«Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь»,
падпалкоўніка |

- | | |
|----------------------------------|--|
| Муху
Ігара Сцяпанавіча | – памочніка Старшыні Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, палкоўніка |
| Наўцэню
Сяргея Уладзіміравіча | – начальніка ўпраўлення 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, палкоўніка |
| Сачкова
Андрэя Вячаслававіча | – начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Мінска, палкоўніка міліцыі |
| Якаўлева
Андрэя Юр’евіча | – намесніка начальніка аддзела ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка |

медалём «За бездакорную службу» II ступені

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Аземшу
Сяргея Якаўлевіча | – пракурора Гомельскай вобласці, дзяржаўнага саветніка юстыцыі 3 класа |
| Андрасюка
Дзмітрыя Аляксандравіча | – начальніка сектара ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка |
| Арэшчанка
Таццяну Уладзіміраўну | – старшага інспектара па асобых даручэннях групы аналізу, планавання і кантролю арганізацыйна-штатнага ўпраўлення галоўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі |
| Бардзіновіча
Святаслава Іванавіча | – начальніка ўпраўлення аператыўна-арганізацыйнай дзейнасці Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі |
| Варанца
Сяргея Іосіфавіча | – начальніка арганізацыйнага і кантрольна-інспектарскага аддзела штаба Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка ўнутранай службы |
| Віршыча
Вячаслава Віктаравіча | – начальніка аператыўна-баявога аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі |
| Віткоўскага
Уладзіміра Ільіча | – намесніка начальніка ўстановы адукацыі «Цэнтр павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» – начальніка вучэбнага аддзела, падпалкоўніка міліцыі |
| Гарнашэвіча
Андрэя Аляксандравіча | – старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення выхаваўчай работы са спецкантынгентам у папраўчых установах, следчых ізалятарах, лячэбна-працоўных прафілакторыях аддзела арганізацыі папраўчага працэсу ўпраўлення арганізацыі папраўчага працэсу Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка ўнутранай службы |
| Гомана
Андрэя Віктаравіча | – старшага тэхніка аддзялення пагранічнага кантролю 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка |

Гомзу Івана Уладзіміравіча	– начальніка ўпраўлення па Гродзенскай вобласці Дэпартаменту забеспячэння апэратыўна-вышуковай дзеянасці Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Грынашкевіча Андрэя Зігмундавіча	– інспектара інфармацыйнага паста аддзела пагранічнай службы 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Дзевяцілава Віталія Сяргеевіча	– першага намесніка начальніка Рэчыцкага аддзела Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў – начальніка аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы, маёра міліцыі
Ермакова Аляксандра Фёдаравіча	– старшага афіцэра службы ўпраўлення Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, падпалкоўніка
Еўчара Георгія Георгіевіча	– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела па ўзаемадзеянні з электроннымі сродкамі масавай інфармацыі ўпраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязей Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Жаўнерчыка Алега Мікалаевіча	– начальніка службы супрацьпажарнай абароны 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Іванюка Віктара Пятровіча	– начальніка аддзялення пагранічнага кантролю 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
Карабанюка Дзмітрыя Пятровіча	– начальніка галоўнага кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
Кармалыса Уладзіміра Валянцінавіча	– начальніка аддзела прафесійна-службовай падрыхтоўкі 14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка
Карповіча Дзмітрыя Іванавіча	– начальніка апэратыўна-баявога аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Краўцова Аляксандра Святаслававіча	– намесніка начальніка ўпраўлення апэратыўна-рэжымнай работы Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка ўнутранай службы
Крукоўскага Віталія Анатольевіча	– начальніка апэратыўна-тэхнічнага аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Кучкіна Канстанціна Мікалаевіча	– намесніка камандзіра воінскай часці – начальніка ўпраўлення вайскавой часці 1250 пагранічнай службы, падпалкоўніка
Лукашэвіча Яўгенія Іосіфавіча	– старшыню – начальніка аддзялення пагранічнай заставы 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка

Ляліну Іну Валер'еўну	– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела па грамадзянстве, пашпартнай рабоце і выездзе за мяжу ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Мазура Аляксандра Фёдаравіча	– начальніка штаба Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Марчава Вадзіма Вітальевіча	– начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Пінскага райвыканкама, маёра міліцыі
Маторнага Юрыя Міхайлавіча	– начальніка групы сувязі і забеспячэння пагранічнай службы, падпалкоўніка
Моластава Канстанціна Генадзьевіча	– начальніка 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, палкоўніка
Мялешку Валерыя Рыгоравіча	– старшага пракурора ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю, старшага саветніка юстыцыі
Навіцкага Віталія Віктаравіча	– старшага тэхніка аддзялення пагранічнага кантролю 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Найдуна Ігара Іванавіча	– начальніка ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, палкоўніка міліцыі
Новікава Віктара Васільевіча	– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела па ўзаемадзеянні з друкаванымі сродкамі масавай інфармацыі ўпраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязей Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Пагоскага Аляксандра Вячаслававіча	– старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 1-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Папова Дзмітрыя Сяргеевіча	– начальніка аддзела ўпраўлення вайскавой часці 1250 пагранічнай службы, маёра
Пракаповіча Аляксандра Міхайлавіча	– старшага пракурора ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства Следчым камітэтам, старшага саветніка юстыцыі
Рачылу Сяргея Міхайлавіча	– намесніка начальніка рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Аб'яднаная рэдакцыя Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь» – галоўнага рэдактара часопіса «Міліцыя Беларусі», падпалкоўніка міліцыі
Родзевіча Валерыя Часлававіча	– прафесара кафедры апэратыўна-вышуковай дзейнасці факультэта міліцыі ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», палкоўніка міліцыі

Сацюка Уладзiмiра Мiкалаевiча	– намеснiка начальнiка ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама – начальнiка мiлiцыi грамадскай бяспекi, палкоўнiка мiлiцыi
Сiльвановiча Сяргея Вiктаравiча	– намеснiка пракурора Магiлeўскай вобласцi, старшага саветнiка юстыцыi
Смагiна Аляксея Мiхаiлавiча	– начальнiка сектара ўпраўлення Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, падпалкоўнiка
Тракалу Сяргея Васiльевiча	– начальнiка аператыўна-сiтуацыйнага аддзялення ўпраўлення 14-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, падпалкоўнiка
Трасучову Ганну Паўлаўну	– начальнiка аддзела медыцынскага забеспячэння спецкантынгенту ўпраўлення тылавога забеспячэння Дэпартаменту выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка ўнутранай службы
Трухана Аляксандра Казiмiравiча	– начальнiка аддзела ўнутраных спраў Зэльвенскага райвыканкама, палкоўнiка мiлiцыi
Хрыстафарава Яўгенiя Аляксандравiча	– старшага аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўна-дзяжурнай службы мiлiцыi грамадскай бяспекi галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мiнскага гарвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi
Цагельнiка Аляксандра Васiльевiча	– намеснiка начальнiка ўпраўлення – начальнiка аддзела рэгiстрацыйна-экзаменацыйнай дзейнасцi i тэхнiчнага нагляду ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабiльнай iнспекцыi мiлiцыi грамадскай бяспекi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Чэркаса Дзмiтрыя Станiслававiча	– намеснiка начальнiка аддзела Генеральнай пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства аб дзяржаўнай бяспецы, старшага саветнiка юстыцыi
Шаблыку Алега Мiкалаевiча	– намеснiка начальнiка Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў – начальнiка ўпраўлення сродкаў i сiстэм аховы, палкоўнiка мiлiцыi
Шаброва Дзянiса Валянцiнавiча	– камандзiра вайскавай часцi 6713 унутраных войскаў Мiнiстэрства ўнутраных спраў, палкоўнiка
Шутко Андрэя Анатольевiча	– старшага iнспектара па асобых даручэннях аддзела аналізу i кантролю службовай дысцыплiны ўпраўлення выхаваўчай работы, аналізу i кантролю службовай дысцыплiны галоўнага ўпраўлення iдэалагiчнай работы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Шэйко Алену Мiкалаеўну	– старшага юрысконсульта сектара ўпраўлення Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта, капiтана юстыцыi
Ягеллу Андрэя Паўлавiча	– старшага iнспектара – начальнiка аддзялення пагранiчнага паста 15-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Язерскага Дзмiтрыя Аляксеевiча	– начальнiка склада 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка

- Якжыка
Аляксандра Эдуардавіча – начальніка ўстанова «Следчы ізалятар № 6» ўпраўлення
Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства
ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці, падпалкоўніка
ўнутранай службы
- Янусава
Юрыя Валер’евіча – старшага афіцэра аддзялення ўпраўлення
14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы,
лейтэнанта

медалём «За бездакорную службу» ІІІ ступені

- Абрамовіча
Яўгенія Казіміравіча – намесніка начальніка аддзела прафілактыкі ўпраўлення
аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай
бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама – кіраўніка групы прафілактыкі
правапарушэнняў непаўналетніх, падпалкоўніка міліцыі
- Адаменку
Сяргея Пятровіча – старшага тэхніка аддзялення пагранічнага кантролю
19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка
- Ананчука
Ігара Валянцінавіча – першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў
Камянецкага райвыканкама – начальніка крымінальнай
міліцыі, падпалкоўніка міліцыі
- Анашкіна
Сяргея Уладзіміравіча – старшага інспектара крымінальна-выканаўчай інспекцыі
міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў
адміністрацыі Першамайскага раёна г. Мінска, капітана
міліцыі
- Анохіна
Уладзіслава Анатолевіча – намесніка начальніка ўпраўлення фінансаў і тылу
ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама –
начальніка аддзела тылавога забеспячэння, маёра міліцыі
- Антонана
Аляксандра Міхайлавіча – міліцыянера групы затрымання роты міліцыі Слуцкага
аддзела Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных
спраў, прапаршчыка міліцыі
- Анюхоўскага
Міхаіла Іванавіча – інспектара дарожна-патрульнай службы батальёна
дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай
інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага
аблвыканкама, капітана міліцыі
- Архіпенку
Аляксандра Іванавіча – начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі
міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў
Быхаўскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Астрэйку
Уладзіміра Генадзьевіча – міліцыянера-вадзіцеля аўтазака канвойнай групы
ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці
заклучаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі
аддзела ўнутраных спраў Уздзенскага райвыканкама,
прапаршчыка міліцыі
- Аўдзея
Сяргея Мікалаевіча – кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю
86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага
прапаршчыка

- Аўсiевiчa
Вiктaрa Мiхaйлaвiчa – старшaгa iнспeктaрa рэжымнaгa аддзeлa пaпрaўчaй устанoвы «Пaпрaўчaя кaлoнiя № 11» упрaўлeннa Дэпaртaмeнтa выкaнaннa пaкaрaннaў Мiнiстэртвa ўнутрaннх спрaў пa Грoдзeнскaй вoблaсцi, мaёрa ўнутрaнaй службы
- Ашуркeвiчa
Iвaнa Iвaнaвiчa – мiлiцыйнeрa-дзeжурнaгa iзaлeтaрa для чaсoвaгa ўтрымaннa aсoб, зaтрымaннх цi зaклoчaннх пaд вaрту, мiлiцыйi грaмaдскaй бeспeкi аддзeлa ўнутрaннх спрaў Стoлiнскaгa рaйвнaкaмa, прaпaршчыкa мiлiцыйi
- Бaлoжкy
Вaдзiмa Улaдзiмiрaвiчa – нaчaльнiкa аддзeлeннa пa нaркaкaнтрoлi i прoцiдзeяннi гaндлo лyдзьмi крымiнaльнaй мiлiцыйi аддзeлa ўнутрaннх спрaў Асiпoвiцкaгa рaйвнaкaмa, мaёрa мiлiцыйi
- Бaлoцкy
Сяргeя Aндрэвiчa – нaмeснiкa прaкyрoрa Стaрaдaрoжскaгa рaёнa Мiнскaй вoблaсцi, мaлoдшaгa сaвeтнiкa юстыцыйi
- Бaрaнa
Дзмиತ್ರiя Вaлeр’eвiчa – старшaгa aфiцэpa аддзeлeннa сувязi аддзeлa сувязi 15-й пaгрaнiчнaй грyпы пaгрaнiчнaй службы, лeйтэнтaнтa
- Бaртaшyкa
Aнaтoлiя Вaсiльeвiчa – старшaгa oпeрyпaўнaвaжaнaгa 1-гa аддзeлeннa 3-гa аддзeлa ўпрaўлeннa пa Брэсцкaй вoблaсцi Дэпaртaмeнтa зaбeспeчэннa aпeрaтыўнa-вышyкoвaй дзeйнaсцi Мiнiстэртвa ўнутрaннх спрaў, мaёрa мiлiцыйi
- Бaршчэўскaгa
Гeнaдзiя Iвaнaвiчa – нaмeснiкa прaкyрoрa Асiпoвiцкaгa рaёнa Mагiлeўскaй вoблaсцi, мaлoдшaгa сaвeтнiкa юстыцыйi
- Бeлaгa
Пaўлa Рыгoрaвiчa – старшaгa oпeрyпaўнaвaжaнaгa пa aсaблiвa вaжннх спрaвax аддзeлa крымiнaльнaгa вышyкy крымiнaльнaй мiлiцыйi ўпрaўлeннa ўнутрaннх спрaў адмiнiстpaцыйi Пeршaмaйскaгa рaёнa г. Мiнскa, мaёрa мiлiцыйi
- Бeрнaтa
Сяргeя Мiкaлaeвiчa – старшaгa iнспeктaрa пa aсoбнх дaрyчэннax аддзeлa кaмплeктaвaннa ўпрaўлeннa кaмплeктaвaннa гaлoўнaгa ўпрaўлeннa кaдрaў Мiнiстэртвa ўнутрaннх спрaў, кaпiтaнa мiлiцыйi
- Бoндaрa
Яўгeнa Улaдзiмiрaвiчa – нaчaльнiкa штaбa ўпрaўлeннa ўнутрaннх спрaў адмiнiстpaцыйi Mаскoўскaгa рaёнa г. Мiнскa, мaёрa мiлiцыйi
- Бoртнiкaвa
Iгaрa Aнaтoльeвiчa – старшaгa oпeрyпaўнaвaжaнaгa аддзeлa крымiнaльнaгa вышyкy крымiнaльнaй мiлiцыйi аддзeлa ўнутрaннх спрaў адмiнiстpaцыйi Пeршaмaйскaгa рaёнa г. Вiцeбскa, кaпiтaнa мiлiцыйi
- Бyдзiшэўскaгa
Вaдзiмa Вaлeр’eвiчa – нaмeснiкa нaчaльнiкa ўпрaўлeннa пa нaркaкaнтрoлi i прoцiдзeяннi гaндлo лyдзьмi крымiнaльнaй мiлiцыйi ўпрaўлeннa ўнутрaннх спрaў Mагiлeўскaгa aблвнaкaмa – нaчaльнiкa аддзeлeннa пa прoцiдзeяннi гaндлo лyдзьмi, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыйi
- Бyйнeвiчa
Улaдзiслaвa Вaлeянцiнaвiчa – дырэктaрa рэспyблiкaнскaгa вьтвoрчaгa ўнiтaрнaгa прaдпрымeствa «ЛТП-1» Дэпaртaмeнтa выкaнaннa пaкaрaннaў Мiнiстэртвa ўнутрaннх спрaў, пaдпaлкoўнiкa ўнутрaнaй службы

- Буланава
Сяргея Уладзіміравіча – старшага інспектара аддзела міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Магілёўскага абласнога ўпраўлення Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Бурдова
Аляксандра Іванавіча – намесніка начальніка аператыўна-вышуковага аддзела ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Бяздольнага
Аляксандра Аркадзьевіча – намесніка начальніка ўпраўлення па Гомельскай вобласці Дэпартаменту забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, палкоўніка міліцыі
- Бялова
Мікалая Мікалаевіча – старшага інспектара дарожна-патрульнай службы 1-га ўзвода батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, маёра міліцыі
- Валевача
Сяргея Леанідавіча – тэхніка групы інжынерна-тэхнічных сродкаў аховы цэнтра сувязі, аўтаматызацыі і тэхнічных сродкаў аховы вайскавай часці 5524 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
- Валошына
Рамана Уладзіміравіча – намесніка начальніка ўпраўлення па тылавым забеспячэнні і арганізацыі працы спецкантынгенту ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы
- Ванецкага
Мікалая Андрэевіча – старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення прафесійнай адукацыі ўпраўлення прафесійнай падрыхтоўкі галоўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Варапаева
Дзяніса Міхайлавіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзела па раскрыцці цяжкіх злачынстваў па лініі наркакантролю ўпраўлення па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Васьковіч
Святлану Аляксееўну – старшага пракурора аддзела пракуратуры Гродзенскай вобласці па наглядзе за выкананнем заканадаўства і законнасцю прававых актаў, саветніка юстыцыі
- Ваўчкова
Алега Леанідавіча – начальніка аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Баранавіцкага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Вераб'я
Віктара Пятровіча – старшага інструктара аддзялення забеспячэння вучэбнага працэсу групы забеспячэння вучэбнага працэсу батальёна забеспячэння вучэбнага цэнтра дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка
- Вінцесенку
Віталія Мікалаевіча – старшага інспектара аддзела дзяжурнай службы Дзяржаўнай фельд'егерскай службы пры Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі, маёра ўнутранай службы

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Вiткоўскую
Наталлю Мiкалаеўну | – намеснiка начальнiка следчага iзалятара па папраўчым працэсе ўстанoвы «Следчы iзалятар № 3» упраўлення Дэпартаментa выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў па Гoмeльскай вoблaсцi, падпaлкоўнiка ўнутранай службы |
| Врублеўскага
Алега Генрыхавiча | – начальнiка аддзела ўпраўлення 15-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, капiтана |
| Вярэнича
Андрэя Мiхайлавiча | – начальнiка аддзела ўпраўлення 20-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, маёра |
| Габца
Сяргея Мiхайлавiча | – мiлiцыянера-дзяжурнага iзалятара для часовага ўтрыманьня асоб, затрыманых цi заключаных пад варту, мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Ваўкавыскага райвыканкама, прапаршчыка мiлiцыi |
| Гайса
Дзмитрыя Антонавiча | – кантралёра – iнструктара аддзялення пагранiчнага паста 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка |
| Галiцкага
Васiлiя Вiнцэнтывiча | – старшага оперупаўнаважанага аддзялення па барацьбе з эканамiчнымi злачынствамi крiмiнальнай мiлiцыi аддзела ўнутраных спраў Дзяржынскага райвыканкама, маёра мiлiцыi |
| Галоўчэнка
Марыю Уладзiмiраўну | – кантралёра аддзялення пагранiчнага кантролю 19-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка |
| Гапеева
Юрыя Аляксандравiча | – старшага апэратыўнага дзяжурнага апэратыўна-дзяжурнай службы мiлiцыi грамадскай бяспекi ўпраўлення ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Маскоўскага раёна г. Мiнска, падпaлкоўнiка мiлiцыi |
| Гарбацэнку
Андрэя Мiкалаевiча | – начальнiка службы планавання арганiзацыйнай дзейнасцi матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння аддзялення закупак i планавання арганiзацыйнай дзейнасцi матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння 20-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, маёра |
| Гардзейчук
Людмiлу Мiкалаеўну | – кантралёра аддзела пагранiчнага кантролю атрада пагранiчнага кантролю «Мiнск» пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка |
| Гардзiенка
Аксану Мiкалаеўну | – старшага памочнiка пракурора Бярозаўскага раёна Брэсцкай вoблaсцi, малодшага саветнiка юстыцыi |
| Гарыну
Наталлю Сяргеёўну | – старшага iнспектара па асобых даручэннях аддзела па ўзаемадзеяннi з друкаванымi сродкамi масавай iнфармацыi ўпраўлення iнфармацыi i грамадскiх сувязей Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпaлкоўнiка мiлiцыi |
| Генюша
Вiктара Мiхайлавiча | – начальнiка штаба Гродзенскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце, маёра мiлiцыi |
| Герасiмчыка
Сяргея Рыгоравiча | – начальнiка ўпраўлення 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, падпaлкоўнiка |

Глухава Вiтaля Алeгавiчa	– першага намeснiка начaльнiка ўпpаўлeння кpымiнaльнaгa вышукy кpымiнaльнaй мiлiцыi ўпpаўлeння ўнyтpаных спpаў Магiлeўскага аблвыканкама, падпалкoўнiка мiлiцыi
Голубeвa Пaўлa Алeксандpавiчa	– старшага тeхнiкa – начaльнiка аддзeлeння матэpыяльнa-тeхнiчнагa забeспeчeння аддзeлa пагpанiчнaй службы 14-га пагpанiчнaгa атpадa пагpанiчнaй службы, старшага пpапapшчыкa
Гpанкoвa Сяpгeя Мiхaйлaвiчa	– начaльнiка аддзeлeння пагpанiчнaгa кантpолю 86-й пагpанiчнaй гpупы пагpанiчнaй службы, падпалкoўнiка
Гpужeўскую Вoльгy Вячaслaвaўнy	– адкaзнaгa выкaнaўцy аддзeлeння цэнтpа iнфapмaцыйных тeхнoлoгiй 15-й пагpанiчнaй гpупы пагpанiчнaй службы, пpапapшчыкa
Гpуцaн Вaлянцiнy Улaдзiмiрaўнy	– старшага iнспeктapа лiцэнзiйна-кантpольнaй гpупы штабa Ашмянскага аддзeлa Дeпapтaмeнтa aхoвы Мiнiстэpства ўнyтpаных спpаў, маёpа мiлiцыi
Гpынчaнкy Юpыя Вaлeр’eвiчa	– oпepупaўнaвaжaнaгa 1-га аддзeлeння 3-га аддзeлa ўпpаўлeння пa Вiцeбскай вoблacцi Дeпapтaмeнтa забeспeчeння aпepaтыўнa-вышукoвaй дзeйнacцi Мiнiстэpства ўнyтpаных спpаў, капiтaнa мiлiцыi
Гpыцук Иpынy Яўгeнaўнy	– дзязжурнaгa пaмoчнiкa начaльнiка ўстанoвы aпepaтыўнa-дзязжурнaй службы пaпpаўчaй устанoвы адкpытaгa тыпу № 1 ўпpаўлeння Дeпapтaмeнтa выкaнaннa пaкaрaннaў Мiнiстэpства ўнyтpаных спpаў пa Бpэсцкaй вoблacцi, маёpа мiлiцыi
Гудa Ивaнa Дзмiтpыeвiчa	– кантpалёpа аддзeлeння пагpанiчнaгa кантpолю 21-га пагpанiчнaгa атpадa пагpанiчнaй службы, старшага пpапapшчыкa
Гузaвa Андрeя Игapавiчa	– начaльнiка аддзeлa пa бapaцьбe з экaнaмiчнымi злaчынcтвaмi кpымiнaльнaй мiлiцыi ўпpаўлeння ўнyтpаных спpаў Бaбpуйскага гapвыканкама, маёpа мiлiцыi
Гукa Улaдзiмiрa Ивaнaвiчa	– намeснiкa пpакypopa Вiцeбскай вoблacцi, сaвeтнiкa юcтыцыi
Гypбaнoвiчa Алeксандpа Мiкaлaeвiчa	– старшага юpыcкoнcулътa юpыдычнaгa аддзeлa 86-й пагpанiчнaй гpупы пагpанiчнaй службы, капiтaнa
Гypынoвiчa Вiктapа Ивaнaвiчa	– старшага кантpалёpа рэжымнaгa аддзeлa пaпpаўчaй устанoвы «Выхaвaўчaя кaлoнiя № 2» ўпpаўлeння Дeпapтaмeнтa выкaнaннa пaкaрaннaў Мiнiстэpства ўнyтpаных спpаў пa Магiлeўскай вoблacцi, старшага пpапapшчыкa ўнyтpанaй службы
Гусeнiцy Макcимa Алeксандpавiчa	– начaльнiка аддзeлa ўпpаўлeння вaйcкoвaй чacцi 1250 пагpанiчнaй службы, падпалкoўнiка
Гуцкo Юpыя Улaдзiмiрaвiчa	– начaльнiка фiнaнсaвa-экaнaмiчнaй службы фiнaнсaвa-экaнaмiчнaгa аддзeлeння вaйcкoвaй чacцi 5525 ўнyтpаных вoйcкaў Мiнiстэpства ўнyтpаных спpаў, маёpа

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Давiдоўскага
Вiталiя Сяргеевiча | – старшага ўчастковага iнспектара мiлiцыi аддзялення аховы правапарадку i прафiлактыкi гарадскога аддзела мiлiцыi № 2 упраўлення ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Фрунзенскага раёна г. Мiнска, маёра мiлiцыi |
| Давыдзiка
Алега Вiктаравiча | – начальнiка аддзялення аховы працы дзяржаўнай установы адукацыi «Інстытут пагранiчнай службы Рэспублiкi Беларусь», падпалкоўнiка |
| Давыдзiка
Алега Уладзiмiравiча | – начальнiка змены аддзялення пагранiчнага кантролю 16-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, капiтана |
| Давыдзiка
Аляксандра Мiкалаевiча | – старшага iнспектара дарожна-патрульнай службы ўзвода дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабiльнай iнспекцыi аддзела дзяржаўнай аўтамабiльнай iнспекцыi мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Слонiмскага райвыканкама, маёра мiлiцыi |
| Данiлюка
Iгара Аляксандравiча | – намеснiка начальнiка аддзела ўпраўлення вайскавай часцi 1250 пагранiчнай службы, капiтана |
| Дараховiча
Аляксандра Васiльевiча | – начальнiка службы эксплуатацыi тэхнiчных сродкаў аховы гранiцы аддзела ўпраўлення 19-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, капiтана |
| Дарашкевiча
Сяргея Мiкалаевiча | – памочнiка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Капыльскага райвыканкама, старшага прапаршчыка мiлiцыi |
| Дацкевiча
Аляксандра Вiктаравiча | – кантралёра аддзялення пагранiчнага кантролю 86-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка |
| Дзергачова
Вiталiя Мiкалаевiча | – начальнiка аддзялення арганiзацыi фiзiчнай аховы аб’ектаў аддзела мiлiцэйскай аховы ўпраўлення мiлiцэйскай, ваенiзаванай i вартавой аховы Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi |
| Дзiнькевiча
Аляксандра Сяргеевiча | – намеснiка начальнiка аддзела – начальнiка аддзялення ўпраўлення 19-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, капiтана |
| Дзiмiтрэнку
Аляксандра Рыгоравiча | – галоўнага iнспектара арганiзацыйна-iнспектарскага аддзела штаба ўпраўлення ўнутраных спраў Вiцебскага аблвыканкама, падпалкоўнiка мiлiцыi |
| Дзям’янчыка
Васiлiя Васiльевiча | – старшага iнспектара – начальнiка iнфармацыйнага паста аддзела пагранiчнай службы 18-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, прапаршчыка |
| Дмухоўскага
Станiслава Юр’евiча | – пракурора Лiдскага раёна Гродзенскай вобласцi, старшага саветнiка юстыцыi |
| Дмухоўскага
Сяргея Юсiфавiча | – мiлiцыянера-вадзiцеля групы затрымання батальёна мiлiцыi Ленiнскага (г. Гродна) аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка мiлiцыi |

- Доду Івана Францавіча – участкага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Воранаўскага райвыканкама, капітана міліцыі
- Доўгаш Таццяну Уладзіміраўну – эксперта экспертна-крыміналістычнага аддзела атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага лейтэнанта
- Дубовік Алену Уладзіміраўну – начальніка сталовай групы цэнтра матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
- Дудкіна Аляксандра Мікалаевіча – начальніка Бялыніцкага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Елісеева Паўла Паўлавіча – намесніка начальніка аддзела па наглядзе за захаваннем правоў і свабод грамадзян упраўлення Генеральнай пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства і законнасцю прававых актаў, старшага саветніка юстыцыі
- Еселева Уладзіміра Уладзіміравіча – начальніка аддзела ўнутраных спраў Хоцімскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Жлобіча Вадзіма Міхайлавіча – намесніка начальніка апэратыўна-бавога аддзела спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Жукавец Наталлю Леанідаўну – намесніка начальніка аддзела пракуратуры г. Мінска па наглядзе за выкананнем заканадаўства і законнасцю прававых актаў, саветніка юстыцыі
- Журакоўскага Уладзіслава Уладзіміравіча – пракурора Гомельскага раёна Гомельскай вобласці, саветніка юстыцыі
- Жучкова Сяргея Уладзіміравіча – намесніка камандзіра атрада міліцыі асобага прызначэння палка патрульна-паставой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі
- Жылінскага Яўгенія Тадэвушавіча – намесніка начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Салігорскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Жэрэбіна Максіма Віктаравіча – старшага інспектара-дзяжурнага апэратыўна-дзяжурнай службы аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Фрунзенскага (г. Мінска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі
- Жэчку Мікалая Аляксандравіча – старшага пракурора аддзела дзяржаўнага абвінавачання і касацыйнага вядзення ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па наглядзе за законнасцю судовых пастаноў па крымінальных справах, старшага саветніка юстыцыі

- Загароўскую
Вольгу Антонаўну – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах 3-га аддзела 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Зайцава
Андрэя Мікалаевіча – старшага оперупаўнаважанага па асабліва важных справах аддзела вышуковай работы ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Зайцава
Сяргея Анатолявіча – пракурора г. Гомеля, старшага саветніка юстыцыі
- Закружнага
Анатолія Пятровіча – старшага пракурора ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства Следчым камітэтам, саветніка юстыцыі
- Захарава
Аляксандра Іванавіча – старшыню кіналагічнага цэнтра 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
- Іванковіча
Віталія Валер’евіча – старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Наваполацкага гарвыканкама, маёра міліцыі
- Іваноўскага
Яўгенія Нікадзімавіча – старшага кантралёра ўзвода кантралёраў 2-га асобнага стралковага батальёна вайскавой часці 5524 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
- Іванчыкава
Мікалая Уладзіміравіча – старшага выкладчыка кафедры прафесійна-прыкладной фізічнай падрыхтоўкі ўстановы адукацыі «Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
- Іванюка
Анатолія Анатольевіча – намесніка пракурора Гродзенскай вобласці, старшага саветніка юстыцыі
- Іванюка
Валерыя Пятровіча – начальніка склада 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
- Іглікаву
Ганну Аляксандраўну – старшага пракурора аддзела метадычнай і аналітычнай работы ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па наглядзе за законнасцю судовых пастаноў па крымінальных справах, саветніка юстыцыі
- Ігнатовіча
Андрэя Леанідавіча – старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела навукова-метадычнага і прававога забеспячэння ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Ісаенку
Уладзіміра Васілевіча – старшага афіцэра аддзялення аўтатэхнічнага забеспячэння аддзела ўзбраення 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, капітана

- Каваленку
Васiлiя Васiльeвiчa – нaмeснiкa нaчaльнiкa ўпрaўлeннa iдeалaгiчнaй рaбoтe i кaдрaвaгa зaбeспeчeннa – нaчaльнiкa aддзeлa iдeалaгiчнaй рaбoтe дзяржaўнaй устaнoвы «Грyпa мaтeрыялнa-тeхнiчнaгa зaбeспeчeннa oргaнaў пaгрaнiчнaй слyжбy», пaдпaлкoўнiкa
- Кавалёвa
Андрeя Аляксaндрaвiчa – нaчaльнiкa кyрсa фaкyльтeтa ўнyтрaнeй вoйскaў устaнoвы aдyкaцiй «Вaeннaя aкaдeмiя Рeспyблiкi Бeлaрусь», кaпiтaнa
- Кавальчyкa
Алeгa Аляксaндрaвiчa – нaчaльнiкa aддзeлeннa пa грaмaдзьянствe, пaшпaртнaй рaбoцe i выeздe зa мязy ўпрaўлeннa пa грaмaдзьянствe i мiгрaцiй мiлiцiйi грaмaдскaй бязпeкi ўпрaўлeннa ўнyтрaнeй спрaў Брeсцкaгa aблвыкaнкaмa, пaдпaлкoўнiкa мiлiцiйi
- Кaзaкoвa
Гeнaдзiя Вaлянцiнaвiчa – стaршaгa oпeрyпaўнaвaжaнaгa грyпy вышyкoвaй рaбoтe aддзeлeннa крымiнaльнaгa вышyкy крымiнaльнaй мiлiцiйi aддзeлa ўнyтрaнeй спрaў Лeзнeнскaгa рaйвыкaнкaмa, мaeрa мiлiцiйi
- Кaзaкoвa
Мaксiмa Aнaтoльeвiчa – кaмaндзiрa грyпy 2-гa ўзвoдa aтрaдa мiлiцiйi aсoбaгa прызнaчeннa ўпрaўлeннa ўнyтрaнeй спрaў Мiнскaгa aблвыкaнкaмa, мaлoдшaгa лeйтeнaнтa мiлiцiйi
- Кaзaкoвa
Сяргeя Ивaнaвiчa – кaмaндзiрa рoтy бaтaльeнa мiлiцiйi Цeнтрaльнaгa (г. Мiнскa) aддзeлa Дeпaртaмeнтa aхoвы Мiнiстeрствa ўнyтрaнeй спрaў, мaeрa мiлiцiйi
- Кaзлoвa
Дзми́трыя Юр’eвiчa – пaмoчнiкa дзязжyрнaгa aпeрaтыўнa-дзязжyрнaй слyжбy aддзeлeннa мiлiцeйскaй, вaeнiзaвaнaй i вaртaвoй aхoвы Пaртызaнскaгa (г. Мiнскa) aддзeлa Дeпaртaмeнтa aхoвы Мiнiстeрствa ўнyтрaнeй спрaў, стaршaгa прaпaршчыкa мiлiцiйi
- Кaзлoвa
Игaрa Вaлeр’eвiчa – кaнтрaлeрa aддзeлeннa пaгрaнiчнaгa кaнтрoлю 14-гa пaгрaнiчнaгa aтрaдa пaгрaнiчнaй слyжбy, стaршaгa прaпaршчыкa
- Кaзлoўскaгa
Гeнaдзiя Зянoнaвiчa – стaршaгa ўчaсткoвaгa iнспeктaрa мiлiцiйi aддзeлa aхoвы прaвaпaрaдкy i прaфiлaктыкi мiлiцiйi грaмaдскaй бязпeкi aддзeлa ўнyтрaнeй спрaў Лiдскaгa рaйвыкaнкaмa, мaeрa мiлiцiйi
- Кaзырy
Мiкaлaя Мiкaлaeвiчa – мiлiцiянeрa-вaдзiцeлa спeцьяльнaй грyпy хyткaгa рeагaвaннa aпeрaтыўнa-дзязжyрнaй слyжбy мiлiцiйi грaмaдскaй бязпeкi aддзeлa ўнyтрaнeй спрaў Жoдзiнскaгa гaрвыкaнкaмa, прaпaршчыкa мiлiцiйi
- Кaзючyцa
Аляксaндрa Кaнстaнцiнaвiчa – кaрeспaндeнтa aддзeлeннa iнфaрмaцiйi i грaмaдскiх сyвязeй ўпрaўлeннa ўнyтрaнeй спрaў Вiцeбскaгa aблвыкaнкaмa, мaeрa мiлiцiйi
- Кaлeснiкaвa
Алeгa Юр’eвiчa – стaршaгa iнспeктaрa aддзeлa нaгляднa-выкaнaўчaй дзeйнaсцi ўпрaўлeннa ўнyтрaнeй спрaў Вiцeбскaгa aблвыкaнкaмa, мaeрa мiлiцiйi
- Кaлoдкy
Вaлeрыя Улaдзiмiрaвiчa – нaмeснiкa нaчaльнiкa aддзeлa ўнyтрaнeй спрaў Лiдскaгa рaйвыкaнкaмa пa iдeалaгiчнaй рaбoцe i кaдрaвым зaбeспeчeннi, пaдпaлкoўнiкa мiлiцiйi

- Калтунова
Юрыя Аляксеевіча
- оперупаўнаважанага 1-га аддзялення 3-га аддзела ўпраўлення па Магілёўскай вобласці Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі
- Кандраценку
Уладзіміра Аляксандравіча
- інспектара дарожна-патрульнай службы групы дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Дубровенскага райвыканкама, капітана міліцыі
- Канцумера
Максіма Леанідавіча
- намесніка начальніка 4-га аддзела 2-га ўпраўлення Дэпартамента забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Караленку
Андрэя Анатольевіча
- начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Быхаўскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Кардаша
Сяргея Львовіча
- старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Навагрудскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Каржанеўскага
Андрэя Валер’евіча
- міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання роты міліцыі Салігорскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
- Карнеева
Дзяніса Валер’евіча
- начальніка аператыўнага аддзела папраўчай установы «Папраўчая калонія № 14» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, маёра ўнутранай службы
- Карнеева
Максіма Мікалаевіча
- старшага інспектара аддзялення аддзела 19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
- Карніцкага
Паўла Зянонавіча
- участковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Стаўбцоўскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Карнюшына
Вячаслава Мікалаевіча
- начальніка службы правадной сувязі аддзела сувязі і аўтаматызацыі аператыўнага ўпраўлення галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
- Карогвіча
Алега Леанідавіча
- намесніка начальніка аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Заводскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
- Карпава
Андрэя Мікалаевіча
- малодшага оперупаўнаважанага аператыўна-пошукавага аддзела ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, прапаршчыка міліцыі
- Карповіча
Андрэя Станіслававіча
- міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання роты міліцыі Воранаўскага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Карпушкіна
Алега Іванавіча | – начальніка аддзела занальнага кантролю і аператыўна-вышуковай дзейнасці ўпраўлення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі |
| Каспіровіча
Аляксандра Валер’евіча | – намесніка камандзіра атрада міліцыі асобага прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі |
| Касталомава
Яўгена Мікалаевіча | – старшага афіцэра фельдсувязі па асобых даручэннях аддзела фельд’егерскай сувязі Дзяржаўнай фельд’егерскай службы пры Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі, маёра ўнутранай службы |
| Кастальцова
Сяргея Аляксандравіча | – старшага афіцэра аддзялення аўтатэхнічнага забеспячэння аддзела ўзбраення 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра |
| Каўшарова
Юрыя Вячаслававіча | – тэхніка аддзялення пагранічнай заставы 21-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, прапаршчыка |
| Качановіча
Сяргея Леанідавіча | – намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Чэрвеньскага райвыканкама па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні, маёра міліцыі |
| Кемежа
Дзмітрыя Аляксандравіча | – начальніка цэнтра сувязі вузла сувязі 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, капітана |
| Ківачука
Алега Пятровіча | – старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Маларыцкага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Кілачыцкага
Валерыя Аляксандравіча | – намесніка начальніка аддзела – начальніка аддзялення ўпраўлення 21-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка |
| Кіма
Льва Паўлавіча | – намесніка пракурора г. Віцебска, саветніка юстыцыі |
| Кірылюк
Алену Віктараўну | – старшага эксперта экспертна-крыміналістычнага аддзела атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага лейтэнанта |
| Кірэйчык
Аксану Генадзьеўну | – памочніка Баранавіцкага міжраённага пракурора Брэсцкай вобласці, юрыста 1 класа |
| Кіслякова
Івана Юр’евіча | – намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка аддзела 19-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка |
| Кішкевіч
Аксану Аляксееўну | – намесніка дырэктара рэспубліканскага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «№ 4» Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра ўнутранай службы |
| Кліменку
Андрэя Іванавіча | – камандзіра ўзвода 3-га асобнага стралковага батальёна вайскавай часці 7404 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, лейтэнанта |

Кожыча Андрэя Вячаслававіча	– аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўнага кіравання ўпраўлення аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Козела Генадзiя Казiмiравiча	– фельчара – начальніка аптэкі ветэрынарнага лазарэта 18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Коканава Ігара Міхайлавіча	– начальніка аддзялення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Слаўгарадскага райвыканкама, маёра міліцыі
Корабава Мікалая Мікалаевіча	– начальніка аддзела па кантролі за рэгістрацыйна-ўліковай дысцыплінай штаба ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Краевіча Віталія Валер’евіча	– начальніка спецыялізаванага ізалятара ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Краўцову Алену Віктараўну	– начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Магілёва, маёра міліцыі
Краўцову Ірыну Юр’еўну	– старшага выкладчыка-метадыста групы аналітычнай работы вучэбна-метадычнага аддзела ўстановы адукацыі «Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
Крачкоўскага Дзмітрыя Сяргеевіча	– старшага оперупаўнаважанага аддзела крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Гродна, маёра міліцыі
Кудаша Аляксандра Ірэневушавіча	– начальніка склада 18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
Кулешу Сяргея Міхайлавіча	– начальніка аддзялення гаручага і змазачных матэрыялаў аддзела тылу ўпраўлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь», капітана
Купчанку Уладзіміра Віктаравіча	– першага намесніка начальніка ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці, палкоўніка ўнутранай службы
Куракіна Яўгенія Мікалаевіча	– старшага па карпусным аддзяленні дзяжурнай службы папраўчай установы «Турма № 8» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па г. Мінску і Мінскай вобласці, старшага прапаршчыка ўнутранай службы
Курыловіча Валерыя Рыгоравіча	– старшага інспектара групы тылавога забеспячэння аддзела ўнутраных спраў Шаркаўшчынскага райвыканкама, маёра міліцыі

Кушнера Дзмітрыя Аляксандравіча	– старшага афіцэра апэратыўна-сітуацыйнага аддзялення ўпраўлення 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
Лабяка Валерыя Аляксеевіча	– старшага інспектара кантрольна-аналітычнага аддзялення арганізацыйна-аналітычнага ўпраўлення міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
Лагуна Сяргея Уладзіміравіча	– міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання роты міліцыі Пухавіцкага аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Лагуціка Дзмітрыя Мікалаевіча	– старшага апэратыўнага дзяжурнага апэратыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Ленінскага раёна г. Гродна, капітана міліцыі
Лапезу Андрэя Уладзіміравіча	– першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Горацкага райвыканкама – начальніка крымінальнай міліцыі, маёра міліцыі
Лапіцкага Аляксея Мікалаевіча	– начальніка Буда-Кашалёўскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі
Лася Сяргея Эдуардавіча	– старшага інспектара па асобых даручэннях групы падрыхтоўкі кадраў аддзела ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Магілёўскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
Лейкоўскую Таццяну Уладзіміраўну	– старшага інспектара па асобых даручэннях аддзела па грамадзянстве, пашпартнай рабоце і выездзе за мяжу ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Леўданскую Алену Аляксандраўну	– кантралёра аддзела пагранічнага кантролю атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, прапаршчыка
Літвінку Андрэя Аркадзьевіча	– начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Кіраўскага райвыканкама, маёра міліцыі
Ляговіча Сяргея Сяргеевіча	– інспектара-кінолага аддзела кіналагічнай службы спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі
Лялько Валянціна Мікалаевіча	– міліцыянера батальёна міліцыі Ленінскага (г. Брэста) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Ляшка Сцяпана Сцяпанавіча	– начальніка аддзела пракуратуры Брэсцкай вобласці па наглядзе за выкананнем заканадаўства ўпраўленнем Следчага камітэта па Брэсцкай вобласці, старшага саветніка юстыцыі

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Мазанкова
Сяргея Уладзіміравіча | – старшага оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Дрыбінскага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Мазуру
Аляксея Уладзіміравіча | – старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення арганізацыйна-штатнай работы арганізацыйна-штатнага ўпраўлення галоўнага ўпраўлення кадраў Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі |
| Маладцову
Аксану Генадзьеўну | – старшага пракурора аддзела пракуратуры г. Мінска па наглядзе за законнасцю судовых пастаноў па крымінальных справах, малодшага саветніка юстыцыі |
| Малахава
Ігара Аляксандравіча | – намесніка начальніка курса страявой часці факультэта міліцыі ўстанова адукацыі «Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», маёра міліцыі |
| Малахоўскага
Дзмітрыя Валер’евіча | – інжынера па тэхнічных сродках нагляду і аховы рэжымнага аддзела ўстанова «Лячэбна-працоўны прафілакторый № 5» ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Гродзенскай вобласці, старшага лейтэнанта ўнутранай службы |
| Мальшко
Андрэя Францавіча | – намесніка начальніка аддзела – начальніка аддзялення ўпраўлення 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, падпалкоўніка |
| Малюцікава
Аляксея Аляксандравіча | – начальніка склада аўтамабільнай маёмасці і гаруча-змазачных матэрыялаў (вадзіцеля) узвода гаспадарчага забеспячэння роты баявога і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння вайскавай часці 5527 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка |
| Манкевіча
Дзмітрыя Мікалаевіча | – міліцыянера-кінолага групы затрымання ўзвода міліцыі Карэліцкага аддзялення Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі |
| Марозава
Аляксандра Іванавіча | – старшага памочніка пракурора Магілёўскай вобласці па наглядзе за выкананнем прыродаахоўнага заканадаўства, саветніка юстыцыі |
| Марцулевіча
Аляксандра Чэслававіча | – старшага выкладчыка кафедры прафесійна-прыкладной фізічнай падрыхтоўкі ўстанова адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі |
| Марынчука
Генадзія Васільевіча | – начальніка фінансавага аддзела 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра |
| Мачуля
Аляксея Уладзіміравіча | – кантралёра-інструктара аддзялення пагранічнага паста 14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, прапаршчыка |
| Меднікава
Алега Юр’евіча | – начальніка службы інфармацыйна-прапагандысцкай работы аддзялення ідэалагічнай работы вайскавай часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, капітана |

- Мелешку
Аляксандра Уладзіміравіча – старшага інспектара дарожна-патрульнай службы 4-га ўзвода спецыяльнага падраздзялення па забеспячэнні дарожнай бяспекі дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, маёра міліцыі
- Мельніка
Аляксандра Дзмітрыевіча – начальніка ўпраўлення па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, палкоўніка міліцыі
- Мельніка
Ігара Іванавіча – старшага дзяржаўтаінспектара аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Цэнтральнага раёна г. Мінска, маёра міліцыі
- Меляха
Дзмітрыя Мікалаевіча – галоўнага трэнера спартыўнай каманды групы сувязі і забеспячэння пагранічнай службы, капітана
- Мешковіча
Вадзіма Віктаравіча – намесніка начальніка аддзела крымінальнага вышуку па агентурнай рабоце крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Баранавіцкага гарвыканкама, маёра міліцыі
- Мікодзіна
Аляксандра Уладзіміравіча – старшага афіцэра фельдсвязі аддзела Дзяржаўнай фельд’егерскай службы пры Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі па Віцебскай вобласці, капітана ўнутранай службы
- Міласерднага
Алега Васільевіча – старшага інспектара па рабоце з асабовым складам асобнай роты (па абслугоўванні г. Оршы) палка патрульна-паставой службы міліцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі
- Мількоту
Віталія Дзмітрыевіча – міліцыянера-вадзіцеля аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Вілейскага райвыканкама, прапаршчыка міліцыі
- Місючэнку
Леаніда Іванавіча – намесніка начальніка па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці заключаных пад варту, галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Міхалёва
Уладзіміра Мікалаевіча – намесніка камандзіра батальёна міліцыі Ленінскага (г. Магілёва) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі
- Міхальцэвіча
Андрэя Міхайлавіча – старшага тэхніка аддзялення аддзела 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага прапаршчыка
- Млёва
Юрыя Іванавіча – дзяжурнага памочніка начальніка папраўчай калоніі дзяжурнай службы папраўчай установы «Папраўчая калонія № 15» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, маёра ўнутранай службы

- Мурашку
Аляксандра Іванавіча – дацэнта кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права ўстанова адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
- Мурын
Людмілу Сцяпанаўну – фельчара аддзялення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння аддзела пагранічнай службы 18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, прапаршчыка
- Мухтарава
Дзяніса Эдуардавіча – намесніка начальніка аддзела дзяржаўнай рэгістрацыі і ўліку правапарушэнняў інфармацыйнага цэнтра ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі
- Мядзведзева
Уладзіміра Вячаслававіча – намесніка начальніка папраўчай калоніі па рэжыме і аператыўнай рабоце папраўчай установы «Папраўчая калонія № 8» ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы
- Нарушэвіча
Дзяніса Васільевіча – галоўнага рэвізора аддзела праверак арганізацый, якія не фінансуюцца з бюджэту, ўпраўлення планавых праверак галоўнага кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Наско
Аляксандра Казіміравіча – начальніка варты – намесніка камандзіра 2-га ўзвода аховы 2-й асобнай стралковай роты 1-га асобнага стралковага батальёна вайскавай часці 5524 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка
- Наско
Вераніку Міхайлаўну – тэхніка аўтаматычнай тэлефоннай станцыі цэнтра сувязі вузла сувязі 16-й пагранічнай групы пагранічнай службы, прапаршчыка
- Новаша
Аляксея Уладзіміравіча – начальніка аддзела аператыўна-інфармацыйнай работы крымінальнай міліцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Новіка
Сяргея Арсенцьевіча – камандзіра аддзялення канвойнага падраздзялення ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці заключаных пад варту, міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Пінскага гарвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі
- Павідайку
Аляксандра Уладзіміравіча – начальніка аддзялення аддзела ўпраўлення вайскавай часці 1250 пагранічнай службы, маёра
- Палюховіча
Івана Аляксандравіча – старшага оперупаўнаважанага аддзялення крымінальнага вышуку крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Крупскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Парфяновіча
Вадзіма Валер’евіча – старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Полацкага райвыканкама, маёра міліцыі
- Пархоменку
Георгія Аляксандравіча – старшага інспектара па асобых даручэннях групы мабілізацыйнай падрыхтоўкі і тэрытарыяльнай абароны ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Патоцкага
Віталія Віктаравіча | – начальніка аддзялення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі Баранавіцкага аддзела ўнутраных спраў на транспарце, маёра міліцыі |
| Паўловіча
Віталія Іванавіча | – міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання страявога падраздзялення міліцыі Столінскага аддзялення Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі |
| Паўлоўскага
Аляксандра Іосіфавіча | – памочніка дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Смалявіцкага райвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі |
| Паўлоўскага
Андрэя Уладзіміравіча | – камандзіра ўзвода дарожна-патрульнай службы батальёна дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі |
| Проньку
Уладзіміра Міхайлавіча | – намесніка начальніка ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі – начальніка аддзела прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі |
| Прусакова
Барыса Іванавіча | – інспектара дарожна-патрульнай службы групы дарожна-патрульнай службы дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі аддзялення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Браслаўскага райвыканкама, капітана міліцыі |
| Прымака
Аляксандра Віктаравіча | – начальніка цэнтра інжынернага забеспячэння 18-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, маёра |
| Пурыжонка
Аляксандра Віктаравіча | – старшага оперупаўнаважанага крымінальнага вышуку ізалятара для часовага ўтрымання асоб, затрыманых ці заключаных пад варту, пры ўпраўленні ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі |
| Пушкарова
Пятра Анатольевіча | – начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Магілёўскага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Пынцікава
Генадзія Уладзіміравіча | – старшага аператыўнага дзяжурнага аддзела аператыўнага кіравання ўпраўлення аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі |
| Пятрова
Сяргея Аляксандравіча | – старшага пракурора ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства Следчым камітэтам, саветніка юстыцыі |
| Пятроўскую
Святлану Аляксандраўну | – начальніка арганізацыйна-кантрольнага аддзела пракуратуры г. Мінска, старшага саветніка юстыцыі |

- Рагуліну
Інесу Уладзіміраўну
- намесніка начальніка (галоўнага ўрача) бальніцы – урача-фтызіятра Рэспубліканскай бальніцы для асуджаных, хворых туберкулёзам, папраўчай установы «Папраўчая калонія № 12 для ўтрыманьня і лячэньня асуджаных, хворых актыўнай формай туберкулёзу» ўпраўленьня Дэпартамента выкананьня пакараньняў Міністэрства ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы
- Разумовіча
Міхаіла Міхайлавіча
- старшага аператыўнага дзяжурнага аператыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўленьня ўнутраных спраў Мінскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Роўбель
Таццяну Пятроўну
- намесніка начальніка Асіповіцкага аддзела ўнутраных спраў на транспарце па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэньні, падпалкоўніка міліцыі
- Рэбу
Аляксандра Аляксандравіча
- першага намесніка начальніка аддзела ўнутраных спраў Слонімскага райвыканкама – начальніка крымінальнай міліцыі, маёра міліцыі
- Савіцкага
Сяргея Казіміравіча
- начальніка штаба аддзела ўнутраных спраў Мядзельскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Савіча
Аляксандра Антонавіча
- памочніка начальніка пагранічнай групы па пагранпрадстаўнічай дзейнасці – начальніка аддзялення пагранпрадстаўнічай дзейнасці і міжнароднага супрацоўніцтва 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, падпалкоўніка
- Сазона
Канстанціна Дзмітрыевіча
- старшага выкладчыка кафедры канстытуцыйнага і міжнароднага права ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», маёра міліцыі
- Саладуху
Эдуарда Мікалаевіча
- старшага афіцэра аддзялення аддзела пагранічнай службы 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, маёра
- Салаўя
Станіслава Іванавіча
- старшага інспектара па асобых даручэньнях аддзела арганізацыі міжведамаснага ўзаемадзеяньня і прапаганды бяспекі дарожнага руху ўпраўленьня дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Салтыкова
Мікалая Аляксандравіча
- старшага інспектара аддзялення пагранічнага паста 21-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, прапаршчыка
- Самойліка
Рыгора Іванавіча
- намесніка начальніка аддзела пракуратуры Мінскай вобласці па наглядзе за дазнаннем, саветніка юстыцыі
- Сапегу
Уладзіміра Уладзіміравіча
- начальніка штаба ўпраўленьня ўнутраных спраў адміністрацыі Партызанскага раёна г. Мінска, падпалкоўніка міліцыі

- | | |
|---|---|
| Саракульскага
Івана Іванавіча | – памочніка апэратыўнага дзяжурнага апэратыўна-дзяжурнай службы міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Дзятлаўскага райвыканкама, старшага прапаршчыка міліцыі |
| Сароку
Андрэя Віктаравіча | – начальніка 2-га аддзела 3-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі |
| Сауту
Дзмітрыя Васільевіча | – старшага оперупаўнаважанага аддзялення па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў Баранавіцкага гарвыканкама, маёра міліцыі |
| Саханчука
Паўла Мікалаевіча | – тэхніка цэнтра спецыяльнай сувязі вузла сувязі 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, прапаршчыка |
| Свейко
Аляксандра Аляксандравіча | – старшага інспектара па асобых даручэннях групы праходжання службы аддзела камплектавання ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі |
| Свінціцкую
Святлану Міхайлаўну | – старшага інспектара прафілактыкі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Аршанскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі |
| Свірыдава
Валерыя Мікалаевіча | – старшага інспектара аддзела камплектавання ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага забеспячэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, капітана міліцыі |
| Севасцьяновіча
Аляксандра Аляксандравіча | – камандзіра ўзвода батальёна міліцыі Савецкага (г. Мінска) аддзела Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага лейтэнанта міліцыі |
| Селятыцкага
Юрыя Іосіфавіча | – старшага выкладчыка кафедры тактыка-спецыяльнай падрыхтоўкі факультэта міліцыі ўстановы адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі |
| Семенюка
Макара Мікалаевіча | – намесніка начальніка аддзялення пагранічнага кантролю па ідэалагічнай рабоце 86-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра |
| Семяновіча
Аляксандра Аляксандравіча | – начальніка крымінальна-выканаўчай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Слуцкага райвыканкама, маёра міліцыі |
| Сідарчука
Паўла Мікалаевіча | – начальніка службы сувязі і аўтаматызацыі апэратыўнага аддзялення вайскавай часці 7404 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, маёра |
| Сілівончыка
Юрыя Федаравіча | – старшага інспектара па дазвольнай рабоце аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Першамайскага раёна г. Мінска, маёра міліцыі |

- | | |
|---|---|
| Сiлюкa
Вaдзiмa Лeанiдaвiчa | – нaчaльнiкa aддзьялeннa пaгрaнiчнaй зaстaвы 15-й пaгрaнiчнaй гpупы пaгрaнiчнaй службы, старшaгa лeйтeнaнтa |
| Скaвышa
Дзiмiтpыя Мiкaлaевiчa | – oпepупaўнaвaжaнaгa 2-гa aддзьялeннa 2-гa aддзeлa 1-гa ўпpаўлeннa Дeпaртaмeнтa зaбeспячeннa aпepaтыўнa-вышукoвaй дзeйнacцi Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў, кaпiтaнa мiлiцыi |
| Скaчкa
Рaмaнa Улaдзiмiрaвiчa | – дaцэнтa кaфeдpы рaсслeдaвaннa злaчынствaў слeдчa-экспepтнaгa фaкyльтэтa ўстaнoвы aдyкaцыi «Aкaдeмiя Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў Рэспyблiкi Бeлaрусь», мaёpа мiлiцыi |
| Скpыбy
Вaсiлiя Ивaнaвiчa | – пaмoчнiкa кaмaндзiрa 5-гa ўзвoдa – кaмaндзiрa 1-гa aддзьялeннa 3-й рoты пaтpульнa-пaстaвoй службы мiлiцыi мiлiцыi гpамaдскaй бeспeкi ўпpаўлeннa ўнyтpаных спpаў пa aхoвe Мiнcкaгa мeтpапoлiтэна, старшaгa пpапapшчыкa мiлiцыi |
| Смaлякa
Вiтaлiя Улaдзiмiрaвiчa | – старшaгa aфiцэpа aддзьялeннa выхaвaўчaй рaбoты aддзeлa iдeлaгiчнaй рaбoты 18-гa пaгрaнiчнaгa aтpадa пaгрaнiчнaй службы, мaёpа |
| Смapшчкa
Aлeгa Aнaтoльeвiчa | – нaмeснiкa нaчaльнiкa aддзeлa ўнyтpаных спpаў Жaбiнкaўcкaгa рaйвыкaнкaмa пa iдeлaгiчнaй рaбoцe i кaдpавым зaбeспячeннi, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi |
| Стaлoвiчa
Вячacлaвa Лeанiдaвiчa | – старшaгa пaмoчнiкa пpакypopа Гoмeльcкaй вoблacцi пa нaглядзe зa aпepaтыўнa-вышукoвaй дзeйнacцo, сaвeтнiкa юcтыцыi |
| Стaнeўcкaгa
Стaнiслaвa Мeчыcлaвaвiчa | – нaмeснiкa нaчaльнiкa тypмы пa рэжымe i aхoвe пaпpаўчaй устaнoвы «Тypмa № 1» ўпpаўлeннa Дeпaртaмeнтa выкaнaннa пaкaрaннaў Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў пa Гpoдзeнcкaй вoблacцi, пaдпaлкoўнiкa ўнyтpанaй службы |
| Стacюкeвiчa
Юpыя Ивaнaвiчa | – нaчaльнiкa aддзeлa тылaвoгa зaбeспячeннa ўпpаўлeннa пa Гpoдзeнcкaй вoблacцi Дeпaртaмeнтa зaбeспячeннa aпepaтыўнa-вышукoвaй дзeйнacцi Мiнiстэpствa ўнyтpаных спpаў, пaдпaлкoўнiкa мiлiцыi |
| Стacякoвa
Лeанiдa Вiктapaвiчa | – старшaгa тэxнiкa aддзьялeннa цэнтpа iнфapмaцыйных тэxнoлoгiй 19-й пaгрaнiчнaй гpупы пaгрaнiчнaй службы, старшaгa пpапapшчыкa |
| Стaшкeвiчa
Aлякcaндpa Iгapaвiчa | – нaчaльнiкa aддзьялeннa aддзeлa ўпpаўлeннa 15-й пaгрaнiчнaй гpупы пaгрaнiчнaй службы, пaдпaлкoўнiкa |
| Стoмy
Вiктapa Ивaнaвiчa | – нaчaльнiкa ўпpаўлeннa 18-гa пaгрaнiчнaгa aтpадa пaгрaнiчнaй службы, мaёpа |
| Стpэльчэню
Aнaтoлa Aлякcaндpaвiчa | – нaмeснiкa нaчaльнiкa кpымiнaльнaй мiлiцыi пa aпepaтыўнa-вышукoвaй рaбoцe ўпpаўлeннa ўнyтpаных спpаў Бpэcкaгa aблвыкaнкaмa, пaлкoўнiкa мiлiцыi |
| Сyбaчa
Мiкaлaя Лeанiдaвiчa | – oпepупaўнaвaжaнaгa aддзьялeннa кpымiнaльнaгa вышyкy кpымiнaльнaй мiлiцыi aддзeлa ўнyтpаных спpаў Смapгoнcкaгa рaйвыкaнкaмa, старшaгa лeйтeнaнтa мiлiцыi |

- Сыцянка
Дзмітрыя Мікалаевіча – начальніка аператыўнага аддзялення ўстанова «Следчы ізалятар № 7» ўпраўлення Дэпартамента выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Брэсцкай вобласці, маёра ўнутранай службы
- Сыча
Вячаслава Віктаравіча – старшага афіцэра фельдсувязі па асобых даручэннях аддзела Дзяржаўнай фельд’егерскай службы Рэспублікі Беларусь пры Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі па Брэсцкай вобласці, маёра ўнутранай службы
- Сямёнава
Рамана Яўгеньевіча – намесніка начальніка аддзела закупаў і планавання арганізацыйнай дзейнасці матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння – начальніка аддзялення арганізацыі закупаў 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, маёра
- Сямёнава
Сяргея Аляксандравіча – старшага пракурора ўпраўлення Генеральнай пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства Следчым камітэтам, саветніка юстыцыі
- Сянюту
Сцяпана Фаміча – міліцыянера-кінолага групы затрымання страявога падраздзялення міліцыі Іванаўскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
- Сяўца
Сяргея Іосіфавіча – намесніка начальніка аддзела аператыўна-дзяжурнай службы ўпраўлення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка міліцыі
- Тарасова
Аляксея Аляксандравіча – намесніка начальніка аддзела спецыяльнай падрыхтоўкі атрада міліцыі асабага прызначэння галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Татарыновіча
Сяргея Іванавіча – начальніка аддзялення псіхалагічнай работы аддзела ідэалагічнай работы 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, капітана
- Тоўпенца
Мікалая Васільевіча – старшага інспектара-інжынера групы сродкаў і сістэм аховы Бешанковіцкага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Траскевіча
Дзяніса Анатольевіча – старшага оперупаўнаважанага аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна, маёра міліцыі
- Трываілу
Уладзіміра Мікалаевіча – пракурора Крычаўскага раёна Магілёўскай вобласці, саветніка юстыцыі
- Турок
Ірыну Анатольеўну – старшага інспектара аддзела па ўзаемадзеянні з друкаванымі сродкамі масавай інфармацыі ўпраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязей Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Уласова
Аляксея Аляксандравіча – намесніка начальніка ўпраўлення фінансаў і тылу – начальніка аддзела тылавога забеспячэння ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі

- Фаменку
Рамана Уладзіміравіча – начальніка Гарадзейскага аддзялення міліцыі аддзела ўнутраных спраў Нясвіжскага райвыканкама, маёра міліцыі
- Федарэнка
Наталлю Уладзіміраўну – намесніка начальніка аддзела пракуратуры Віцебскай вобласці па наглядзе за выкананнем заканадаўства ўпраўленнем Следчага камітэта па Віцебскай вобласці, старшага саветніка юстыцыі
- Філатава
Віталія Алегавіча – інспектара аховы аддзела дзяжурнай службы і аховы спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Міністэрства ўнутраных спраў, лейтэнанта міліцыі
- Філіпава
Сяргея Генадзьевіча – начальніка аддзялення аддзела ўпраўлення 14-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, маёра
- Філіповіча
Івана Васільевіча – намесніка начальніка аддзела ўпраўлення вайсковай часці 1250 пагранічнай службы, падпалкоўніка
- Філіпчыка
Аляксандра Канстанцінавіча – намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў адміністрацыі Савецкага раёна г. Мінска па ідэалагічнай рабоце і кадравым забеспячэнні, падпалкоўніка міліцыі
- Фядотава
Сяргея Алегавіча – старшага інспектара аддзела фельд’егерскай сувязі Дзяржаўнай фельд’егерскай службы пры Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі, маёра ўнутранай службы
- Фяськова
Уладзіміра Мікалаевіча – старшага інспектара міжраённага аддзела арганізацыі дарожнага руху дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, маёра міліцыі
- Харланчука
Юрыя Валер’евіча – міліцыянера-вадзіцеля групы затрымання ўзвода міліцыі Ельскага аддзялення Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
- Хаткевіча
Віталія Мікалаевіча – старшыню 4-га асобнага стралковага батальёна вайсковай часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка
- Хмарскага
Андрэя Фядосьевіча – намесніка начальніка папраўчай калоніі па тылавым забеспячэнні папраўчай установы «Папраўчая калонія № 9» ўпраўлення Дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных спраў па Магілёўскай вобласці, падпалкоўніка ўнутранай службы
- Хмялярскага
Алега Уладзіміравіча – міліцыянера роты міліцыі Маскоўскага (г. Брэста) аддзела Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
- Хромчанку
Аляксандра Дзмітрыевіча – старшага інспектара аддзела арганізацыі дарожнага руху і дарожнай інспекцыі ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў, маёра міліцыі
- Царыка
Аляксандра Эдуардавіча – старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Баранавіцкага гарвыканкама, маёра міліцыі

Цiмашэнкa Руслана Пятровiча	– начальнiка вузла сувязi 86-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, капiтана
Цiханавa Вячаслава Аляксандравiча	– старшага iнспектара лiцэнзыйна-кантрольнага аддзялення штаба Вiцебскага абласнога ўпраўлення Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, маёра мiлiцыi
Цубу Анатолiя Уладзiмiравiча	– начальнiка цiра – зброевага майстра аддзялення матэрыяльна-тэхнiчнага забеспячэння аддзела тылавога забеспячэння ўстанова адукацыi «Цэнтр павышэння квалiфiкацыi кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў Мiнiстэрства ўнутраных спраў Рэспублiкi Беларусь», старшага прапаршчыка мiлiцыi
Цыкунова Сяргея Мiкалаевiча	– начальнiка аддзела тылавога забеспячэння ўпраўлення па Гомельскай вобласцi Дэпартаменту забеспячэння апэратыўна-вышуковай дзейнасцi Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Цярэшчанка Алену Валер’еўну	– кантралёра аддзялення пагранiчнага кантролю 19-й пагранiчнай групы пагранiчнай службы, прапаршчыка
Цяцэру Васiлiя Георгiевiча	– кантралёра аддзялення пагранiчнага кантролю 14-га пагранiчнага атрада пагранiчнай службы, старшага прапаршчыка
Чайкова Васiлiя Яўгенавiча	– пракурора аддзела Генеральнай пракуратуры па наглядзе за выкананнем заканадаўства аб непаўналетнiх i моладзi, саветнiка юстыцыi
Чарнавусаву Таццяну Уладзiмiраўну	– памочнiка камандзiра спецыяльнага падраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» Мiнiстэрства ўнутраных спраў па iдэалагiчнай рабоце i кадравым забеспячэннi, падпалкоўнiка мiлiцыi
Чарныша Вiталiя Валер’евiча	– намеснiка камандзiра батальёна мiлiцыi Ленiнскага (г. Мiнска) аддзела Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, падпалкоўнiка мiлiцыi
Чорнага Мiкалая Мiхайлавiча	– мiлiцыянера-кiнолага групы затрымання страявога падраздзялення мiлiцыi Кармянскага аддзялення Дэпартаменту аховы Мiнiстэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка мiлiцыi
Шабанава Максiма Аляксандравiча	– начальнiка аддзела па барацьбе з эканамiчнымi злачынствамi крымiнальнай мiлiцыi ўпраўлення ўнутраных спраў адмiнiстрацыi Маскоўскага раёна г. Мiнска, маёра мiлiцыi
Шалькевiч Людмiлу Мiхайлаўну	– намеснiка галоўнага рэдактара часопiса «Мiлiцыя Беларусi» рэспублiканскага ўнiтарнага прадпрыемства «Аб’яднаная рэдакцыя Мiнiстэрства ўнутраных спраў Рэспублiкi Беларусь», падпалкоўнiка мiлiцыi
Шаркова Леанiда Валянцiнавiча	– старшага iнспектара-дзяжурнага апэратыўна-дзяжурнай службы мiлiцыi грамадскай бяспекi аддзела ўнутраных спраў Гарадоцкага райвыканкама, маёра мiлiцыi

Шастака Сяргея Міхайлавіча	– начальніка аддзялення арганізацыйнай работы ўчастковых інспектараў міліцыі аддзела прафілактыкі ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага гарвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Шахметаву Наталлю Уладзіміраўну	– старшага інспектара па рабоце з замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства аддзела па міграцыі, рабоце з замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Шашалевіча Дзяніса Віктаравіча	– начальніка аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Талачынскага райвыканкама, маёра міліцыі
Шуппо Юрыя Генадзьевіча	– начальніка навучальнай пагранічнай заставы – старшага выкладчыка курса кіналагічнага цэнтра 15-й пагранічнай групы пагранічнай службы, старшага лейтэнанта
Шыдлоўскага Андрэя Антонавіча	– старшага інспектара па вышуку міжраённага аддзела апэратыўнага рэагавання і вышуку дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, маёра міліцыі
Шынкевіча Аляксандра Мікалаевіча	– камандзіра аддзялення груп затрымання батальёна міліцыі Кастрычніцкага (г. Віцебска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, старшага прапаршчыка міліцыі
Шышкоўскага Валерыя Аляксандравіча	– галоўнага спецыяліста харчовай службы ўпраўлення тылавога забеспячэння галоўнага ўпраўлення камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных спраў, падпалкоўніка
Шэрагава Андрэя Віктаравіча	– старшага інспектара-дзяжурнага апэратыўна-дзяжурнай службы аддзялення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Першамайскага (г. Віцебска) аддзела Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, капітана міліцыі
Юранкова Андрэя Васільевіча	– начальніка аддзялення па грамадзянстве і міграцыі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў Клімавіцкага райвыканкама, маёра міліцыі
Юр’ева Дзмітрыя Мікалаевіча	– міліцыянера страявога падраздзялення міліцыі Верхнядзвінскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
Юр’еву Тацяну Максаўну	– намесніка галоўнага рэдактара – начальніка аддзела публіцыстыкі рэдакцыі газеты «На страже» рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Аб’яднаная рэдакцыя Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка міліцыі
Юркевіча Уладзіміра Васільевіча	– кантралёра аддзялення пагранічнага кантролю 20-га пагранічнага атрада пагранічнай службы, старшага прапаршчыка

- Юшкевіча
Сяргея Яўгеньевіча – старшага ўчастковага інспектара міліцыі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна, маёра міліцыі
- Якаўлева
Міхаіла Уладзіміравіча – старшага інспектара па асобых даручэннях аддзялення інфармацыйна-аналітычнай работы і рэгістрацыйна-экзаменацыйнай дзейнасці ўпраўлення дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Якубовіча
Уладзіміра Іванавіча – намесніка начальніка аддзела дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі міліцыі грамадскай бяспекі ўпраўлення ўнутраных спраў Барысаўскага райвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
- Янецкую
Лілію Вацлаваўну – старшага інспектара па ўлікова-рэгістрацыйнай рабоце групы інфармацыйнага забеспячэння аддзела ўнутраных спраў Астравецкага райвыканкама, капітана міліцыі
- Януковіч
Таццяну Уладзіміраўну – галоўнага спецыяліста аддзялення налічэнняў і выплаты заробтнай платы і грашовага забеспячэння разліковага цэнтра ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага аблвыканкама, маёра міліцыі
- Ярца
Сяргея Аляксандравіча – міліцыянера-кінолага групы затрымання ўзвода міліцыі Хойніцкага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка